

1926г.


МАЛАДІ АЖІТЫ

ЧАСОПІСЬ
СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

ОРГАН ЦКЛКСМБ

XVIII
7442 (XVIII)

БНД 24186



№ 3 (21)

Комсамолія за вучобай.

1926 г.



З Ъ М Е С Т

Стар.

Вокладка: Комсамолія за вучобай (фотографія). Як жыве моладзь у Заходній Беларусі (ліст ад Комсамолу Заходній Беларусі 8-му Зьезду Ленінскага Комуністычнага Саюзу Моладзі БССР).

Літаратурны аддзел

С. Шушкевіч: Комсамол; Каля хаткі, сэрцу мілай; Радасцьць мая звоніць (вершы)	2
Астаповіч: Сёмка Хруцкі (апавяданьне з нізкі „Часы мінулыя“)	2
Васіль Відько: Люблю я край наш Беларускі.. Паслухайце, дзеткі!, Скарга пана; Гесьня ком- самолкі (вершы)	4

Ленінская комсамолія

Што сказаў XIV зьезд аб працы сярод моладзі (артыкул)	5
---	---

Адусюль усяго па крысе

Допісы з Дукоры, Шацку, Капыля, Азярыцкай-Слабады, Балотні, саўхозу „Молат“, Кавалевіч, Койданава, Рудзенску, Прусінава; Свая мова абавязкова!—верш А. Салодкага	7
---	---

Дакторскія гутаркі.

Д-р Трэмпівіч: Сухоты (артыкул)	9
---------------------------------	---

Вясковы тэатр

Юрка Доўгі: Хітрасьць Андрэя (сцэнічныя абразкі з быту Комсамолу).	11
--	----

Райм прачытаць

Нікановіч, Я. Кудзін, Міхейчык і інш.: „М. Зарэцкі—У віры жыцьця“	15
К. „Політшкола комсамольца“	—
Цві—віч: Як чытаць кнігі (артыкул)	16
Перапіска з нашымі супрацоўнікамі	—

„МАЛАДЫ АРАТЫ“

↔↔↔ апавяданціў конкурс на лепшае апавяданьне ↔↔↔

з мінулага альбо сучаснага жыцьця вясковага Комсамолу.

□ □ □ У конкурсе мае права ўдзельнічаць уся моладзь □ □ □

За тры лепшыя апавяданьні будуць дадзены прэміі:

Першая прэмія 15 р.

Другая 10 "

Трэцяя поўная бібліятэчка

„Маладняка“.

Увага: Апавяданьні павінны быць напісаны пабеларуску; па велічыні ня менш 2-х стронак „М. А.“. Апошні тэрмін дасылкі—1 красавіка 1926 г. На конвертах павінен быць надпіс „на конкурс“. Пасля разгляду ўсе апавяданьні, якія будуць прызнаны годнымі да друку, будуць выдрукаваны ў „Маладым Аратым“ пасля прэмірованых, якія зъмяшчаюцца ў першую чаргу.

Рэдакцыя.

II-гі ГОД ВЫДАНЬЯ

XVIII
7442

Зоk-1
11868

Ленінскі Комуністычны Саюэ Моладзі Беларускі

ОДЕБІКАЛ ГОДЖАРДЕН
ЧУБЛІЧНАЯ ГІДРУСІЯ
1926



№ 3

Люты 1926 г.

Менск

Вершы С. Шушкевіча

Комсамол

Прысьвячаю Зьезду
Комсамолу.

Бывае—першым шлях ты съледам значыш,
Бывае—першым разьбіваеш гурбам лбы,
Бывае—вечер над табою плача,
Бывае час—і дожджык над табой імжыць.

Ты съмела йдзеш наперад буйным крокам,
Ты съмела йдзеш, і ў сэцы маладым
Бруіца вера ў будучыны ўзьлёты,
Бруіца съмеласьці юнацкі ўздым.

А пры дарозе вехі, што расставіў,
Яны у съвет комуны съмела давядуць,
Ня зломіць вецер іх, хоць меў-бы крыльлі з сталі,
Ня зломіць іх гульня шумлівых бур.



Каля хаткі, сэрцу мілай...

Каля хаткі, сэрцу мілай,
Пахінулася рабіна
І шаптала ў комін вуха
Ціха, ціха. Ветрык слухаў,
Яе шэпты ветрык слухаў.
А ў лісточках тэй рабіны
Ліуся голас салаўіны,
А пад ёю вечарочкам—
Расьцвітала васілёчкам—
Наша шчасьце расьцвітала.
Але вырасла часіна,
Яна з мілай разлучыла.

Я паехаў. Горад шумны
Прывітаў мяне навукай,
Прывітаў мяне навукай.
Ня зьвіліся з сумам грудзі
Ү маёй мілай. Помніць будзе,
Што казаў я ёй учора.
Я казаў: вярнуся скора,
Да яе вярнуся скора.
А прыеду не такім я...
Ой, зусім я стану іншым,
Прывязу я скарб над скарбы,
Ім дзяліцца без пагарды

Буду я тады з усімі.
А ў лісточках тэй рабіны
Будзе ліцца салаўіны
Голос ціхі. А пад ёю
Будзем з мілаю маёю
Аб кахраныні байкі баяць.
Каля хаткі, сэрцу мілай,
Пахінулася рабіна
І шаптала ў комін вуха
Ціха, ціха. Ветрык слухаў,
Яе шэпты ветрык слухаў...

Радасьць мая звоніць...

Скамячу, як сънежку,
Радасьць я сваю
І закіну ў плечы
Сёнешняму дню.
Радасьць мая звоніць
Словам маладым
Ад сялянскіх гоняў,
Ад зялёных ніў,

Скамячу, як сънежку,
Радасьць я сваю
І закіну ў плечы
Сёнешняму дню.

Ад дуброў шумлівых,
Ад вясковых хат,
Дзе ўжо ўсход іскрыца
Новага жыцьця.
Дзень мне усыміхнецца
Ён такі, як я.
Ну, дык хто памкнецца
Радасьць утрымаць?



Сёмка Хруцкі

(З нізкі „Часы мінумія“).

Бацька Сёмкі—Пётра Хруцкі быў найлепшы ша-
вец на ўсё мястэчка. Нават сяляне з бліжэйших вё-
сак прыїжджалі да Хруцкага заказываць боцікі,
боты, бабскія чаравікі і пантоплі для дзяўчат—дочак.

Каб сказаць, што Хруцкі прыгожа рабіў гэтых
самых боты, боцікі і чаравікі—дык не, але затое як
зробіць, дык паносіш гадкоў з пяць, найменш.

Не сядзеў Хруцкі без работы; вечна, з дня ў
дзень ля варстатау, на якім і ля якога грудамі былі
навалены капылы, правідлы, гесткі і кавалкі скуръ.

Раней працаваў ён разам з сваім братам Осіпам,
але гады чатыры таму назад Осіп паехаў у Амэрыку
і згінуў бяз ведама.

Затое падрос сынок Пётры—Сёмка.

Вучыўся Сёмка ў пачатковай школе, у другім
аддзяленні.



Першым па навуцы быў, але-ж затое і пройда...
Хвост казе накруціць, з вучыщелем не паладзіць,
уцячы ад бацькі, калі ён часам захоча даць яму луп-
доўку,—на ўсё спрыцен быў Сёмка...

Ну, але калі кампанію падтрымаць у якой-небудзь
гульні, як, напрыклад, у войска, альбо па ягады ці ў
рыбу ісьці, дык Сёмка самы першы таварыш і атаман.

Ня трэ' было Сёмку па некалькі разоў прасіць
ісьці купацца; чуць заікнешся, а ён: „Хлопцы, я пер-
шы, хто за мной?“ І пашлі...

На самай глыбіні рэчкі Сёмка пясок даставаў,
рыбу нырцом як пачне даставаць, дык толькі глядзіш,
як адна за аднай на бераг ляціць з Сёмкавых рук.

І ня дзіва. Жывучы на Падоле ля самай рэчкі,
можна было ўсяму навучыцца, прытым і бацька быў
вялікі ахвотнік на рэчцы блытацца, ловячы кулём
альбо волакай рыбу.

Была ў Сёмкі і маці—Агата.

Хваравітая кабеціна гадоў трывала пяці на-
выгляд.

Не падабаўся ёй Сёмка за яго выхадкі, а ў сваю
чаргу не падабалася яна Сёмку.

Вось з бацькам дык Сёмка ладзіў. Часамі бывала
і тое, што і бацька, зважаючы просьбам маткі, возьме
раменем дый замахненца на Сёмку, а Сёмка ўжо за
парогам...

Але гэта траплялася рэдка, бо жыў Сёмка з
бацькамі ў згодзе.

II

Быў 1915 год. Сёмку мінула адзінаццаты год. Усё
мястэчка летась пачула чуткі аб вайне з немцамі.

Але на гэтым усё спынілася.

На кірмашы ў нядзелю можна было пачуць, што
немцы перашлі ў наступленне і падыходзяць да
Варшавы.

Мястэчка жыло спакойным жыццём.

Непакоіліся толькі тыя, мужы альбо сыны якіх
былі мобілізаваны і знаходзіліся на фронце.

Часам прыїжджалі на працягу апошняга году
салдаты з фронту раненые—хто без ногі, бяз рукі,
а хто з прастрэленым жыватом альбо грудзьмі.

А колькі тады размоў, ай-яй!

Любіў і Сёмка паслухаць, аб чым апавядадаў той
ці іншы сусед, вярнуўшыся з фронту. Але ня веры-
лася яму, як гэта могуць ваяваць сапраўды, здава-
лася, што жартуюць. Але калі размова раненага сал-
дата даходзіла да-таго часу, калі ён паказваў сваю
абрубленую нагу ці руку, Сёмку становілася
вусыцішна, і ён прымушан быў верыць сапраўднасці.

Сам Сёмка ня мог з сваймі паняццямі зразумець
войны. Яму здавалася, што вайна адбывалася так:
выходзяць два салдаты адзін супроць другога і па-
чынаюць ваяваць. Б'юцца яны да тых часоў, пакуль
адзін другога не пераможа.

Такія думкі непакоілі яго, і ён, выбраўшы хвіліну,
за столом адзін раз запытаўся ў бацькі:

— Тата, як гэта на вайне ваююць? Чаму нека-
торыя з нашых суседзяў пазварочваліся з вайны
хто без ногі, а хто бяз рукі альбо пальцаў?

Бацька, як былы салдат, здаволены за такое
развітве запытанье сына, адказаў яму.

Сумны слухаў Сёмка апавяданьне бацькі пра
японскую вайну і забітых на ёй салдат.

Ня вытрымала маладое, ніколі да гэтуль нячу-
шае сэрца Сёмкі, і съязымі заіскрыліся вочы...
Сёмка плакаў міжвольна. Не хацелася плакаць, а
съёзы ўжо рагамі пацяклі па маладым твары...

Пахліпваючы, і палыкаючы салоняя съёзы,
якія съякалі ў рот Сёмкі, ён запытаўся:

— А цябе і мяне, татка, могуць забіць на вайне?

Бацька ўжо і ня ведаў што адказваць. Нарэшце
адказаў:

— Могуць і мяне могуць, як пашанцуе.

Зьбіўчывы адказ бацькі яшчэ больш распаліў
маладыя нэрви Сёмкі, і ўжо не канчаючы вячэры,
Сёмка з плачам рынуўся на ложка і, уткнуўшыся
ў пярыну, не раздзяваючыся заснү...

Усю ноч здавалася яму, што ён недзе на вайне,
але каля свайго мястэчка, бо відаць іхняя хата і тое

возера, з якога выцякае рэчка, добра яму вядомая. У съне бачыў ён, як уцякаюць, страляюць людзі, але ня з стрэльбін, а з кійкоў, як яны гуляючы стралялі. Эдалася яму што, яго забілі і ён ляжаў ля руінаў замку, што каля возера... Ляжыць быццам ён забіты і плача, а над ім бацька з маткай стаяць і супакойваюць яго... Раптам бацька з маткай зынкаюць, а над ім стаяць два японцы—два голых жоўтых чалавекі—і рагочуць з яго съмерці... Думка—не хачу паміраць—прабіваецца ў яго разум, і Сёмка з плачам, хрыпла ва ўвесь голас закрычаў:

— Не, забітым быць не хачу!..

Пачула гэтыя слова, устаўшая ўжо з пасыцелі, маці Сёмкі і разбудзіла Сёмку. Прачнуўшыся, ён ня мог аддаць сабе справаздачы.

Абвёўшы навокал вачмі, Сёмка ўгледзіў, што ён ляжыць у ложку, у сваёй хаце, а сонца ігрывымі праменінамі заглянула і ў іхную хату.

Сёмка павесялеў і нават засымяяўся сам з сябе, але нешта цяжкае, вялікае, страшнае запала ў глыбіню яго грудзей і сціскала іх...

Азірнуўся Сёмка на падушку і, не паверыўшы вачам, памацаў... Яна так была зыліта яго съязьмі, што ажно была мокрай.

III

У мястечку ўжо ня толькі былі размовы аб вайне з немцам, але і нават адчуvalася вайна.

Кожын дзень можна было ўгледзець праходзячыя праз мястечка вайсковыя часткі.

На пляцу супроць царквы ўжо некалькі дзён стаяў на прывале цэлы полк салдат.

Ля могілак салдаты капалі акопы.

Жыхароў мястечка загадам прымушалі падвозіць дрэва для бліндажоў і зямлянак.

Соткі салдат рубілі пушчу напавал, усьцілаючы шлях дрэвам...

І прыгожа і жудасна было глядзець, як векавыя хвоі рубіліся, абчышчаліся ад гальля і клаліся адна побач з другой на працягу дзесяткаў вёрст...

Нямецкая аэропляні ўсё часцей і часцей пачалі лётаць над мястечкам, аглядаючы мясцовасць.

У мястечка прыбыў на аўтомобілях штаб нейкай дывізіі, разъмясціўшыся ў памяшканыні вучылішча.

Высыпала на вуліцы мястечка ўсё жыхарства, каб упяршыню паглядзець аўтомобілі, ці, як называлі, „танапілі“, і дзівіліся. Пачуць можна было:

— Бачыў, сусед мой міленькі, танапіль, ці не, дык паглядзі. І як гэта можна, каб без каня ездзіў, га?

— Нячыстая сіла,—жагнаючыся адказваў другі,—нячыстая сіла... Дзе гэта відана, каб хрысьціянін ды на гэтым чарце, цьфу, на гэтым, як яго, танапілі ездзіў. Гэта-ж нечысьці—паганага немца, кажуць, выдумка!

— Ты чого старак зазевался? Ань не видывал такої что-ль машины? Ну и народ!!!—пытаўся з усьмешкай салдат, пільнаваўшы аўтомобілі.

— Упяршыню, дальбог, упяршыню,—адказвалі сяляне.


Наш Сёмка Хруцкі гэтак сама знаходзіўся тут. Праз якія месяцы чатыры яго ўжо нельга было пазнаць.

Пасыўствываючы, з чатырма хлапцамі яго ўзросту ён гэтак сама аглядаў „танапіль“. Ужо ў марах яго зарадзілася думка, каб як-небудзь пакатацца на гэтым „танапілі“, альбо, як ён яго называў, „самакаце“.

У бацькінай старой шапцы, з прышпіленай да яе салдацкай какардай, прадстаўляючы з сябе салдата, босы, ён пранырліва шмыгаў з таварышамі навокал аўтомобіля і нават некалькі разоў баязьліва датрагіваўся да калёс.

Салдацкая песня з прысьвістамі і прыгукваньнямі прывабіла да сябе ўвагу Сёмкі з таварышамі, і яны ад „самакату“ ў перагонку паляцелі на пляц, дзе стаялі салдаты.

А за царквой артылерыйскія часткі ўстанаўлялі батарэю для абстрэлу нямецкіх аэроплянаў, бо з кожным днём іх усё больш і больш пралятала над мястечкам, а ў мястечку раскватараўся штаб дывізіі.



У друкарні.

Усё мястечка прадстаўляла з сябе муравейнік, на гледзячы на тое, што ўжо вечарэла.

Усё часцей і часцей праходзілі праз мястечка ўзвороеныя салдаты.

Толькі тады, калі сонца схавалася за зямлю, а на прасторах неба ўхмыляўся срэбны маладзік, цяжкім сном заснула мястечка і ўсяго толькі на вуліцах можна было заўважыць вартаўнікоў з клякоткамі дый салдат з вінтоўкамі, пад нос напіявуючых грыці іншыя мотывы.

Спалі ўсе. Спаў і наш Сёмка, ня ведаючы, што новыя дні яго жыцця пагубяць яго...

(Канец будзе).

Астановіч.

Вершы Васіля Віцько*) (Віцько?)

Люблю я край наш Беларускі!

Люблю я край наш Беларускі,
Наш родны край, свабодны край.
Люблю я поле, лес і краскі,
І свой зялёны родны гай.

Люблю чытаць газэты й кнігі
І вершы сам люблю складаць.
І родную сваю я мову
Люблю заўсёды ужываць.

Паслухайце дзеткі!

— Паслухайце, дзеткі, вы матку сваю,
Даўно гэта была. У нашым kraю,
Працоўныя людзі пашли на паноў
Вайню. Лілася там рэчкаю кроў...

На гэтай крывавай вялікай вайні
Забіты ваш бацька; ён вас і мяне,
Няшчасных, пакінуў свой вёк дажываць.
Казаў, каб любілі мы ўсе працеваць,

Каб моцна стаялі за бедных людзей
Каб слухалі дзеткі вы маткі сваей.

— Добра,—сказалі ўсе дзеткі ў адказ:—
Выпаўнім матка мы бацькаў наказ,
За бедных, працоўных і добрых людзей
Стаяць мы ўсе будзем да съмерці сваей.

З табою-ж мы будзем як з маткаю жыць
І слухаць цябе, шанаваць і любіць.—
Заплакала з радасці матка дзяцей
І дзеткам сказала: расьцеце скарэй!

Вучэцеся, дзеткі, каб цёмным ня быць,
Да съмерці я буду вас, дзеткі, любіць.

Люблю я ўсіх людзей працоўных,
Сваіх суседзяў-мужыкоў.
Люблю мужыцкую я працу,
І бяспрытульных бедакоў.

Люблю я кут свой родны, мілы
І родную сваю сям'ю,
І вёску тую, дзе радзіўся
О, як люблю я, як люблю!

Скарга папа.

Прашлі дзянёчкі залатыя,—
Ня слухаць стаў народ папоў,
Амаль ўсе людзі зразумелі,
Што няма святых багоў.

Ў царкву цяпер ніхто ня ходзіць,
Ніхто ня моліцца багом,
Ніхто гасцінцаў ня прыносіць...
Ох! кепска жыць цяпер папом.

Бывала ў кожную нядзелью,
Як толькі прыдзеш у царкву,
Народу ў цэркаўцы паўнютка,
Нясуть палотны й лён папу.

Цяпер ня так, як была ўперад,
Усе зьневажаюць бедных нас,
Ніхто ня хоча даць капейкі,
Мінуў на век щасльівы час.

Эх, доля наша, ты папоўска!
Шчасльіх дзён нам не вярнуць
І мужыкоў, як гэта ўперад,
Не ашукаць і не надуць.

Песьня комсамолкі.

Пры камінку, ў роднай хаце
Кужаль тонка я праду,
І сипываю сваю песьню—
Зелянью лебяду.

Як палола я увесну,
Беспартыйнаю была,
У цемры я, з бацькамі разам,
Працевала і жыла.

А улетку у ячэйку
Мой Рыгор мяне завёў
І гаворыць: „Запішыся,
Ты, Хвядорка, ў комсамол“.


„Згодна-б была запісацца“,
Я сказала: „ды бацькоў
Надта-ж я сваіх баюся,
Запытаю у братоў“...

Прашоў тыдзень, два, чатыры...
Комсамолкай стала я
І пяю цяпер я песьню—
Зелянья лебяды...

Ў комсамоле я вучуся
Гаспадарку будаваць,
Ў комсамоле я вучуся,
Каб умець чытаць, пісаць...

Ўсім кажу цяпер дзяўчатам
Каб пісалісь ў комсамол,
Ўсіх я клічу у ячэйку,
Як Рыгор мяне завёў!

*) Васіль Віцько—малады селянін. Друкуецца ўпярэдні.
Зараз працуе старшыней сельсавету ў Грэскім раёне на
Случчыне. „Малады А’аты“, паставіўшы сваёй мэтай выяў-
леныне талентаў з широкіх гушчаў сялянства, з вялікай прыем-
насцю друкуе першыя спробы піра Васіля Віцько. Рэдакцыя.




Што сказаў XIV з'езд аб працы сярод вясковай моладзі

Становішча комсамолу.

За час з XIII да XIV з'езду РЛКСМ да-
сягнуў у сваім разьвіцьці шэрагу станоў-
чых момантаў, якія ў асноўным магчыма-
зьвесці да на-
ступнага. Бязу-
пны рост ком-
самолу, як на лі-
ніі павялічэння
сяброў у існую-
чых ужо ячэйках,
так і організацыі
новых ячэек на
вёсцы. Комсамол
зрабіўся больш
актыўным удзель-
нікам у грамадзка-
практычнай пра-
цы. У сёньнешніх
умовах і перспекты-
вах бліжэйшага
часу ўсе гэтая
дасягненіі мо-
гуть быць згубле-
ны, калі не прад-
бачыць сваячас-
на шэрагу не-
далікаў у агуль-
най працы. Не-
далікі гэтая на-
ступны: далёка
адстае якасны
рост організацыі ад яе колькасці. Практы-
куемыя формы працы, як унутры, так
і за межамі комсамолу, якасна наладжаны
слаба. Зараз асабліва адчуваецца перагіб
у бок голай політвучобы і немагчымасць

поруч з гэтым разьвіваць шырокія формы
культурнага выхавання моладзі ў проці-
вагу растучаму хуліганству, п'янству і
інш.; неадпаведнасць правадзімай працы
да попытаў дарослага юнацтва, асабліва
у пытаннях эко-
номічнай працы,
і слабае кіраўніц-
тва з боку ком-
самолу піонэрскай
організацыі.

XIV З'ЕЗД УКП(Б).



Політбюро Цэнтральнага Камітэту Ўсесаюзной Комуністычнай
партыі (бальшавікоў).

Імкненіне да
падняцьця квалі-
фікацыі павінна
знейсьці сваё зда-
вальненіе ў орга-
нізацыі ў вясень-
нялетні час пад-
рыхтоўчых груп
з моладзі ў выш.
вуч. установы і
тэхнікумы ў горадзе і на вёсцы. У адносі-
нах вёскі поруч з вышэйсказанным мае так-
сама значнае разьвіцьцё мерапрыемстваў,
якія дапамагаюць узмацненню сельскай гас-
падаркі шляхам пераходу да болей адпа-

Прыстасаваць
працу да задач
моладзі.

Адлюль, выхо-
дзячы з пастаноў
XIV з'езду Ўсеса-
юзн. КП(Б), пе-
рад комсамолам
паўстает шэраг не-
адкладных задач.

ведных форм. З гэтай мэтай праца сельскагаспадарчых гурткоў, школ сялянскай моладзі, організацыя масавых культурных мерапрыемстваў праз хату-чытальню павінны быць значна павялічаны і ўзмоцнены.

Упарадкаваньне росту і забясьпечаньне пролетарскага кіраўніцтва

трэба паставіць у сувязі з далейшым ростам комсамолу на вёсцы. Курс на ўцягненіне ўсёй батрацкай моладзі, занятай у саматужнай прамысловасці, больш шырокое ўцягненіне бядняцкай і лепшай часткі серадняцкай моладзі павінна неаслабна праводзіцца—баязьні росту са ўсёй рашучасцю трэба супроцьпаставіць *неабходнасць замацаваньня пролетарскага кіраўніцтва ў комсамоле, якое павінна ажыццяўляцца праз партыйнае ядро, якое трэба і надалей павялічваць; утварыць правільнае штодзеннае партыйнае кіраўніцтва саюзам, узмацаваць і выхаваць бальшавіцка-вытрыманы ленінскавыхаваны актыў, які зможа пабальшавіцку паставіць выхаваньне ўсёй масы сяброў саюзу.* Калі вышэйсказанныя моманты будуць узмоцнены, тады ўсялякія размовы аб баязьні росту на вёсцы, аб баязьні серадняцкай моладзі будуць толькі недавер'ем да нашых сіл.

Унутраны зъмест працы і саюзная дэмократыя.

Паляпшаць і ажыўляць унутрысаюzonную працу—вось у чым сэнс практичнага павароту ў прыстасаваньні форм да бягучага моманту.

Трэба ад агітацыі пачаць больш шпаркі перахол да глыбокага, абдуманага зъместу працы. Тут, перш за ўсё, паўстае пытаньне аб палепшаньні сходаў ячэек. Трэба пачаць займацца на іх пытаньнямі, бліжэй закраінаючымі моладзь, яе быт—мерапрыемствамі, паляпшаючымі сельскую гаспадарку, поруч з пытаньнямі, якія маюць выхаваўчае значэнне. Усё гэтае будзе пачаткам да ажыўленія, падымет зацікаўленасць моладзі.

Другое пытаньне, якое павінна заняць цэнтральнае месца,—гэта *унутрысаюзная*

дэмократыя. Трэба высунуць абгаварэнъне пытаньняў, маючых практычнае значэнне. З вузлага кругу актыву ў шырокія масы сяброў саюзу наладзіць больш частая справа-ваздачы камітэтаў і бюро ячэек перад масай сяброў саюзу, прыслушашца да здаровай крытыкі і г. д. Наладзіць абгаварэнъне высоўваемых кандыдатаў у кіруючыя ўстановы так, каб ня было мэханічных выбараў.


Съмялей, чымсь да гэтага году, высоўваць больш-менш падрыхтаваных партыйна-вытрыманых комсамольцаў з беднякоў і рабочых у кіруючыя органы.

Трэцяе пытаньне—гэта практычна ўвязаць політвучобу з жывымі формамі культурнага выхаваньня. Перш за ўсё, трэба сконцэнтраваць увагу на пытаньнях, звязаных з бытам, разгарнуць працу юнацкіх сэкцый, наладжваць добрыя комсамольскія вечары з сучаснымі песнямі і г. д. Наладзіць суды над хуліганам, п'яніцай, добра падрыхтаваць іх. Вось шэраг мерапрыемстваў, якія мы практыкуем, але часамі вельмі не-падрыхтавана.

Комсамол і піонэры.

Хворыя бакі комсамолу ў шмат якіх адносінах сталі хворымі бакамі і піонэраў. Рост піонэр-організацый ішоў таксама хутчэй іх якаснага разьвіцця. Унутраная праца піонэр-організацый мае мала жывых форм. Прыкмячаецца паслабленыне кіраўніцтва з боку часткі комсамольскіх ячэек. Гэткім чынам, і задачай піонэраў з'яўляецца, разам з большым абхопам дзяцей вёскі, усебаковае ажыўленыне іх працы. Практычна неабходна паставіць так, каб поруч з гутаркамі па агульна-політычных пытаньнях, прыстасаваных да дзіцячага ўзросту і яго попытаў, уліць жывую струю здаровых забаў праз фізычнае выхаваньне, гульні і інш. Да гэтага трэба прыцягнуть блізкія да гэтай справы культурныя сілы, прадстаўнікоў партыі і комсамолу, якіх прымацаваць да атрадаў, настаўніцтва і г. д.





АДУСЮЛЬ УСЯГО ПА КРЫСЕ

Дукора.

Наш дапісчык Н. Палонскі піша, што ў Дукорскай ячэйцы, у часе каляд, комсамольцамі, заместа альтэрэгійнага дакладу і спектаклю, быў прыдуманы нейкі „конь”, з якім яны хадзілі па хатах і зъбіралі каўбасы і гроши ад сялян. Палонскі зъдзіўлен гэтым і піша: „Дык вось якія нашы комсамольцы, на йдуць насустрач, каб расцесяць туман,



які пануе дагэтуль над сялянствам, а разводзяць нейкія спэкуляцыі.
„Малады Араты” ня гладзіць па галоўцы дукорскіх комсамольцаў.

А вось Чабор—паведамляе рэдакцыю „Маладога Аратага”, што вучні Дукорскай сямігодкі заклалі ў школе ячэйку Мопру. У выніку—70 новых, маладых памочнікаў справе ўсясьветнай рэвалюцыі.

„Малады Араты” выклікае вучняў других школ закладаць ячэйкі Мопру.



Ці правільна гэта, піша наш стary дапісчык Мікола, што некаторыя комсамольцы Дукорскай ячэйкі съмлююцца з тых сяброў ячэйкі, якія прыходзяць на вячоркі да дзяячатаў, нават працягаюць у насыщеннай газэце, што „мамляцца з бабамі”.

„Малады Араты” пытае Дукорскую ячэйку, якая праца праводзіцца ёю сярод дзяячатаў?


Шацк.

„Заклалі ячэйку Мопру ў Шацкай сямігодцы”, піша вучань Н. К. Уступіла ў шэрагі Мопру 35 вучняў падзінку, а малодшыя клясы ўступілі колектыўна.

Расцеяне справа дапамогі барацьбітом рэвалюцыі!

Капыль.

У селяніна захварела жонка. Нічога ня зробіш, трэба везыці ў больницу. Прыяджае. Знашоў доктара, расказаў прыкметы хваробы. Доктар селяніну і кажа:—Гражданин, будьте добры, заедьте в старую больницу и привезите кушетку!—Добра, адказаў селянін. Заехаў і пытаецца:—Ці можна ўгледзіць кушэрку, доктар казаў, каб у больницу ехала!—Німа яе тут яна кватаруе на



Сьвержанская вуліцы; падэзьце туды, там знайдзеце яе.—так парайлі селяніну ў старой больнице. Ледзьве хату знашоў селянін (добра што хоць белая, адметная).—Ці дома кушэрка? У больницу яна трэба!—Німа, яшчэ ўчора ў Андросаўшчыну на практику паехала,—было адказам. Утраціўшы надзею прывезыці ў новую больницу кушэрку, селянін вірнуўся да доктара.—Почему так долго были? Где-же кушетка?—зашыта доктар.—У Андросаўшчыну на практику паехала...—было адказам. Толькі цяпер зразумеў доктар у чым справа.

„Вось чаму нам трэба няўхільна праводзіць беларусізацыю”—кажа ў допісе Васіль Дзямідовіч, падмацоўваючы свае слова вышэйпрыведзеным здарэннем.

Азярыцкая Слабада.


„Малады Араты” атрымаў допіс пад называй „Як мы живем”. Паглядзіма, што піша наш новы дапісчык, выбраўшы сабе мянюшку—„Два”.

Цяпер у нас адчынена хата-чытальня, дзе моладзь праводзіць сваю культурную працу. Маюцца трох гурткі:



політычны, с.-гаспадарчы й агульна-адукацыйны. Заняткі праводзяцца рэгуллярна. Організавана ячэйка ЛКСМБ. Цудзь ня кожны вечар гуляюць хлопцы ў політфантзы. Усё добра, нават сярод дзяцей при школы ўтварылася думка організацца ў піонэры.

Вельмі кепска, што старыя робяць вялізныя перашкоды ў працы. Вось, напрыклад: запісаўся хлапец у с.-г. гуртак, дык за гэта бацька ня даў есці, марыў цэльнью нядзелю голадам. Гэтага мала некаторыя зусім забараняюць сваім дзецям хадзіць у чытальню (прыклад: старая кабеціна з сваім батраком прышлі паслуходзіць грамофон у хату



чытальню; калі яны прышлі позна вечарам да хаты, дык стари ня пусцілі іх начаваць. Іздзедзе да чытальні начаваць”,—казаў ён.

Але, ня гледзячы на такі ўдзік з боку бацькоў, моладзь сваёй робіць. Яе цягне да кнігі, яна вёдае, што ёй яшчэ трэба доўга жыць і жыць ёй сваё яна перабудуе ў хуткім часе на новы лад.

Вёска Балотня.

Майлеўшчына.

Комсамолец з вёскі Балотня зьвяртаецца у „Малады Араты“ з просьбай дапамагчы. У чым-жа? А вось: Доўская ЕПО трывале шэфства над піонэрамі іхнай вёскі. А ў піонераў тых—клуб ёсьць, але лямпія няма. Колькі раз прасіў важаты ў шэфа, каб лямпу купіць як-небудзь, але і дагэтуль піонеры ў ўсім клубе ў „съляпога Апанаса“ гуляюць.

Як бачыце, „Малады Араты“ дапамагас, даўши месца гэтаму дробнаму факту на сваіх старонках.

Саўхоз „Молат“.

Мениччына.

Наш супрадоўнік Але́с Сцежка напамінае праз друк ячэйцы саўхозу „Молат“ аб неабходнасці выпушчання насыщеннай газэты.



„Малады Араты“, даведаўшыся што ў ячэйцы маюцца свае сілы (22 сябры, з якіх 3 дзяўчыны) згаджаецца з сваім супрадоўнікам, а ячэйцы раць адразу пачаць выданьне насыщеннай гасэты.

Вёска Кавалевічы.

Моладзь вёскі Кавалевічы Сяргеевскага сельсавету жыве па старому па даўнейшаму, ня мае ні клубу ні хатычытальні, нават нікага гуртка.

Вячоркі, розныя п'яныя пагулянкі, вось тое, што займае нашу моладзь у вольныя ад працы гадзіны.



Дзеци змалку прывыкаюць да курэння, ругатні, гульні ў карты і інш. қепскім речам. Аб піонерах тут ніхто ніколі ня чуў.

Наогул кажучы, моладзь жыве старым жыццем, якое пакінулі ім іх дзяды і прадзеды.

„Належным комсамольскім организаціям, трэба як найхутчэй узяцца за працу ў гэтай вёсцы і памагчы моладзі вылезыці з цемры,—піша наш даслідчык Д. В.“


М-ка Койданава.

— У Койданаве шмат батракоў, ходзяць вучыцца ў школу па ліквідацыі няпісменнасці. Адначасова Сельбат рабком заклаў гуртк па вывучэнні статуту Саюзу Працаўнікоў Зямлі Лесу.

— Батрацкая актыўнасць узрастает на кожным кроку—піша ў „Малады Араты“ Батрак.

— Пры Койданаўскай сямігодцы працуе модэльны гуртк. Гуртк робіць модэлі розных самалётав. Вучні ўважліва сачаць за дасягненнямі гурткаў.

— Будуць лётчыкі!—канчае свой допіс вучкор Досін.



Бюро Аршанскаага Акруговага Камітэту АКСМБ.

Пас. Рудзенск.

Мениччына.

Па тэй прычыне, што піонерскі атрад пасёлку Рудзенск налічвае звыш 60 піонераў,—у нас у хуткім часе будзе два атрады,—піша наш даслідчык Ціхі.

Свая мова—абавязкова!

Адзін хворы беларус
Пашоў к доктару лячыцца.
Прышоў у больніцу. Абцёр вус.
Сеў. А ўсё як быццам-бы бацца.
— Ну, что вам надо?—там спыталі.
(У больніцы на расейскай мове размаўлялі)

— Што надо?.. прышоў лячыцца!
А ўсё як быццам-бы чаго бацца.
А доктар з больніцы, нрагледзіўшы
лякарства прыпісаў,
Якое аддаўшы хвараму скаваў:
— По две ложкі после пицы.
У хворым і змяшалася: пішчы...
пішчы...

Значыць, пасъля кожнай ложкі,
Трэба прапішчаць ходзіць трошки.
Прышоў дадому, стаў лякарства піць.
А потым на ўсю хату калі запішчыць!..

— Што ты здурнеў?..—зьдзіўлена
жонка кажа.
— Маўчы!.. вось гэтаю бутэлькаю як
змажу,

Мне сказаў дактары
Піць і пішчадзь да тэй пары,
Пакуль ня буду я здаровы!—
Дык вось што значыць свая мова!

А. Салодкі.

Шацк.

Раней пры першай Шацкай ячэйцы АКСМБ выходзіла вусная газэта, але яна пад канец перастала выходзіць.

Ячэйка ўхваліла замест вуснай выпушчаць насыщенную газэту. Цяпер пры ячэйцы выходзіць насыщенная газэта „Чырвоны Прамень“, якой ужо вышла 9 нумароў. Газэта выходзіць на беларускай, яўрэйскай і расейскай мовах. Моладзь надта цікавіцца газэтай і надта любіць яе чытаць.

Адно кепскавата, што ёсьць яшчэ шмат комсамольцаў, якія яшчэ ў сваю газэту ня пішуць, а любяць, каб для іх нехта напісаў. Трэба гэта ў далейшым зьнішчыць і ў газэту пісаць усім комсамольцам, піша ў „Малады Араты“ стары супрадоўнік Ч. В.


Прусічава.

У сучасны момант наша моладзь ня траціць дарма часу. Больш перадавая ўступіла ў комсамол.

Ёсьць яшчэ ячэйкі МОПРу „П. Н., вольна пажарн. дружына, у якіх пераважнае месца займае моладзь. Амаль кожнае сіўята ставяцца спектаклі, драм-гуртком моладзі ў Нар. Доме. Пры хаде-читальні ёсьць актыў з комсамольскай і беспартыйнай моладзі, якія нясуць дэяжурствы. Большаясьць хлопцаў з'яўляюцца падпісчыкамі газет і часопісяў.

Бяруць чытаць кнігі з бібліятэкі, якіх маецца да 100 экз. па розных пытаннях. Новы быт мала-па-малу ўважае ўжыццё ў жыцці ўсіх вёсак, выцясняючы стары, падгніўшы.

У нас моладзь організавана,—канчае свой допіс В. А.



Дакторскія гутаркі Сухоты.

Адным з найстрашнейших ворагаў чалавецтва зьяўляецца хвароба сухоты ці гузяліца.

Асабліва небясьпечна гэтая хвароба ў маладым веку, калі організм яшчэ разъвіваецца і расьце, калі яго сілы, накірованыя да абароны ад шкодных упłyvaў розных чужаедаў і бактэрый, ня зусім падрыхтаваны для сваёй адказнай працы.

За часы імперыялістычнае і грамадзянскае вайны, г. зн. больш як за 6 гадоў, згінула столькі людзей, колькі гіне ад сухотаў на працягу 15 месяцаў.

Сярод памершых у шпіталях і больніцах, тро з пяці, ці 60 са 100 паміраюць, маючы ў сабе заразу, якая выклікае сухоты.

Сярод дзяцей школьнага ўзросту да 20 проц. носяць у сабе пачаткі хваробы і 5 проц. хварэюць ужо разъвітымі формамі сухот.

Сухотамі хварэюць людзі больш сільныя, энергічныя, працаздольныя, на якіх грамадзянства ўскладае вялікія надзеі. У самым росквіце сіл і працы, на самом высокім пункце барацьбы і змаганьня, прад днём перамогі, ціхутка падкрадваеца гэты здраднік і злодзеі і адбірае плады перамогі, нішчыць вынікі шматгадовасці працы, адбірае спачатку сілы да жыцця, а затым і самае жыццё. І замест трывумfu перамогі, замест радасці скончанае працы і адпачынку пасъля яе, чалавек атрымоўвае труну, ідзе ў зямлю, каб зьнікнуць назаўжды.

Людзі доўга ня ведалі, як пашыраюцца сухоты, як зараза пераходзіць ад хворага да здаровага, ці хварэюць сухотамі жывёлы.

Толькі ў 1882 годзе вядомы нямецкі доктар Робэрт Кох адкрыў бацылу, падобную да лясачкі ці да палачкі, якая выклікае хваробу сухотаў. Гэтая зараза так зараз і называецца „палачкай Коха“.

Калі стала вядома прычына хваробы і яе ўзбудзіцель, дык чалавецкі разум адкрыў і шляхі яе пашырэння, і спосабы перадачы, і яе ролю ў агульначалавечым жыцці.

Бацыла, якая выклікае заразу сухот, надта малая і можа быць разгледжана толькі праз асобную прыладу, праз мікроскоп.

Яна адзета ў ваксовую абалонку, дзеля чаго зьяўляеца надта трывалай адносна ўплываў на яе розных лекаў і зусім не паддаючайся ўплыву съпірту і моцных квасаў. Дзеля гэтага яна ў мэдыцыне і называецца съпіртатрываляй і квасатрываляй.

На ваксовую абалонку мае ўплыў толькі тлушч (жыр), які расчыняе абалонку, пазбаўляе бацылу яе абароны, пасъля чаго яна і гіне ў крыві ад ўплываў белых крывяных целец.

Бацыла мае здольнасць шпарка размнажацца і можа лёгка жыць і па-за організмам чалавека пры ўмове адсутнасці простага, беспасрэднага асьвятлення сонцем.

Сухотамі хварэюць рыбы, жывёлы (апрача казы), птушкі. І рыбы, і жывёлы, і птушкі пашыраюць хваробу сярод людзей.

Асабліва лёгка зараза перадаеца праз малако, і вось чаму так часта сухотамі хварэюць дзеці, для якіх малако зьяўляеца часам адзінай стравай.

Але часцей ад усяго людзі самі заражаюць адзін другога. Кожны хворы на сухоты чалавек, выхарківае за дзень каля 300 мільёнаў бацылаў.

Зразумела, што харкавіна такіх хворых зьяўляеца крыніцай заразы.

Калі хворы чалавек харкае навокал сябе, калі ён живе ў дрэнным памяшканні альбо не дасыць сьвету сонца ў сваю кватэру, альбо мала асьвяжае ў ёй паветра, дык яго кватэра таксама робіцца крыніцай заразы і зьяўляеца небясьпекай для грамадзянства.

Зараза можа перадавацца і праз вонратку, і праз бялізу, і праз начынне для яды і піцьця, і беспасрэдна ад хворага да здаровага пры цалаванні, супольным жыцці і сумесным карыстанні пасыцельлю.

Не заўжды бацыла, папаўшася ў цела чалавека, зараз выклікае хваробу. Для гэтага патрэбны пэўныя ўмовы.

Высіленыне організму папярэдній іншай хваробай альбо цяжкай працай спрыяюць паяўленню хваробы. Дрэнная, з санітарнага пункту гледжання, кватэра, у якой мала сонца, мала чыстага паветра, у якой брак плошчы, таксама спрыяе, каб заражэнне прышло да скутку. Дрэннас альбо недастачнае кармленыне можа быць прычынай таго, што хвароба, хутка пасъля заражэння, пачынае разъвівацца. Цяжкія душэўныя перажыванні, высіляючыя нэрцовую матэрью організму, могуць быць прычынай разъвіцца хваробы.

Вось галоўнейшыя ўмовы, пры якіх сухоты могуць разъвівацца.

У чым выяўляеца хвароба і ў чым яе найвылікшая небясьпека.

Бацыла сухот, абароненая ваксовой абалонкай, пранікае ва ўсе органы. Яна пасяляеца і ў печані, і ў кішкох, і ў мазгох, і ў нырках, і ў цягніцах, і ў касыцёх. Няма такога месца ў організме чалавека, куды не прашла-б гэтая жывёлка і не пачала мно-



жыцца. Калі чалавек заскабіць сабе руку і ня вымескабкі, дык на гэтым месцы адразу робіцца запаленне і пачынае зъбірацца матэрый.

Трэба цяпер на адну хвіліну ўяўць, што ў цела чалавека папала некалькі тысяч такіх дробных скабак і навокал кожнай з іх робіцца запаленне і заўтам пачынае зъбірацца матэрый.

Але-ж калі ў цела пападае скабка, дык сама яна ня ўпłyвае на ўвесь організм. Тымчасам бацыла сухот зъяўляецца сама жывой істотай, сама корміцца, расце і множыцца і выдзяляе ў кроў матэрый ялы свайго жыцьця. Гэтыя матэрыйялы і зъяўляюцца ядамі, якія атручваюць організм і выклікаюць у ім паважныя зъмены. Гэтыя яды ў мэдыцыне называюцца токсінамі.

Першым уплывам токсінаў на організм зъяўляецца павялічэнне колькасці квасу ў організме.

Сухотная бацыла, сама будучы квасатрываць, выдзяляе шмат квасу. Дзеля зъмяншэння шкоднасці квасу, організму вельмі патрэбна вапна.

Вапну чалавек атрымоўвае разам з стравай, але надта мала, і хутка паслья заражэння сухотамі гэтай звычайнай колькасці вапны ўжо не хапае для жыцьця організму, і ён пачынае браць вапну з тых запасаў, якія ўжо ёсьць у організме. Найбольшыя запасы вапны знаходзяцца ў касцёх, адгэтуль організм і пачынае чэрпаць запасы вапны, дзеля зъмяншэння колькасці квасу ў організме.

Зразумела, што калі такое зъявішча будзе ў дзіцячым ці ў маладняцкім узроście, калі косьці яшчэ не аформаваліся, калі яны яшчэ растуть, дык адбранье ад іх запасаў вапны зъяўляецца роўна значным астаноўцы і далейшага росту й разъвіцьця.

Павялічэнне колькасці квасу ў організме выклікае зъмены і ў дыханьні чалавека, дзеля таго што організм не дапушчае тлёну ў сабе, каб яшчэ больш не павялічваць квасатворчых процэсаў. Гэта адбіваецца на кармленні організму і ператраўліванні спажыўчых матэрыйялаў. Яны ня ўсе могуць быць выкарыстаны, і організм пачынае галадаваць. Чалавек пачынае сохнучы (чаму наш народ і называе хваробу сухотамі), яго організм высіляецца, крыві робіцца менш, сілы падаюць, зъмяншаецца працаздольнасць, урэшце наступаюць паважныя зъмены ў вельмі адказных органах, якія і прыводзяць да съмерці.

Як можна збавіць сябе ад сухот.

Лячыць сухоты можна, лячыць іх патрэбна ня толькі каб ратаваць захварэўшага чалавека, але яшчэ каб і не даваць хваробе пашырацца, каб не заражаць здаровых. Самому лячыць сухоты нельга, трэба абавязкова зъянрнуцца да доктара і па магчымасці да спэцыялістага па сухотах. У кожным

акруговым горадзе Народным Камісарыятам Аховы Здароўя пабудованы асобныя ўстановы, якія лечаць выключна хворых сухотамі,—гэта сухотныя дыспансёры. Тамака хвораму дадуць патрэбнае лячэнне, і, што найгалоўнейшое, дадуць добрую раду, як яму трэба жыць і працаваць, каб змагацца з хваробай у ўласным целе і не заражаць сваіх суседзяў і блізкіх, крэўных людзей.

Лягчэй хваробу папярэдзіць, ніж лячыць. Дзеля папярэджання хваробы трэба мець веды, якімі канчаткова патрэбна кіравацца ў сваім жыцьці.

Першае, што патрэбна ведаць кожнаму чалавеку, гэта тое, што сонца і сувежае паветра зъяўляюцца магутнымі сродкамі дзеля барацьбы з заразай.

Трэба, каб нашы хаты так будаваліся, каб як мага больш сонца сівяціла ў хаце. Патрэбна пры усякай пагодзе абавязкова адчыняць вокны, каб найлепш асьвяжаць паветра ў хаце.

Гэта найлепш рабіць у той час, калі падіцца печка, тады добра асьвяжаецца паветра і ня траціцца цяпло.

Грэба добра памятаваць, што чалавек можа працаваць паводле сваіх сіл, дзеля таго, усякая праца, выклікае павышаную стомленасць і высленне, павінна праводзіцца з разумам, з перарывамі для адпачынку.

Трэба добра памятаваць, што чалавек павінен спаць ня менш 8 гадзін, што найлепшым часам дзеля адпачынку зъяўляецца начынка.

Найвялікшай небяспекай зъяўляецца гарэлка, якая таксама высліяе чалавецкі організм і спрыяе як заражэнню, так і разъвіцьцю хваробы, калі чалавек ужо заражаны.


Дзеля таго, каб організм быў мацнейшы, трэба яго гартаўваць. Гартаванье організму дасягаецца праз прывучэнне яго да зъмен тэмпературы, праз купанье, праз гімнастычныя практикаванні і інш. Вельмі важнае значэнне мае кармленне організму. Карміцца трэба акуратна і добра. Гэта ня значыць, што трэба есці якісь надзвычайнія стравы. Самыя простыя спажыўчыя матэрыйялы, калі яны сівежыя, калі яны прыняты ў час, прыносяць больш карысці, ніж самыя дарагія, штучныя стравы.

Самае-ж важнае,—гэта дабіцца, каб людзі, якія ўжо заразіліся, якія ў сабе носяць заразу, не перадавалі яе здаровым.

Дзеля гэтага патрэбна, каб хворыя лячыліся, каб на плёвалі навокал сябе, а карысталіся кішэннымі плявацельніцамі, каб яны па магчымасці ня спалі разам са здаровымі і не карысталіся супольнымі ручнікамі і начыннем.

Д-р Трэмпovich.





Хітрасьць Андрэя

Сінічныя абрэзкі з быту комсамолу

А С О Б Ы:

ХВЯДОСЬ КЛЫЧКА—селянін гадоў 50—55, кулак-
самагоншчык.
АНДРЭЙ—яго сын, хлапец гадоў 19·20.

ЯКІМ МІРОНАЎ—малады хлапец, сакратар комса-
мольскай ячэйкі.

АНТОСЬ
ВАСІЛЬ { комсамольцы.

МІКІТА МІХЕЕЎ
КУЗЬМА ДУПЛО { маладыя хлопцы гадоў
РЫГОР КАСЬЦЕВІЧ } па 20.

СЫМОН МІРОНАЎ—брат Якіма, дэмобілізаваны
чырвонаармеец.

Адбывалася ў вёсцы Паліны.

Абрэзок першы.

Слянская хата. На съянне вісяць абрэзы, а побач
ова портрэты: Леніна і Каміна. Як заслона адчи-
нілася, за столом сядзішь Якім і штось піша. Праз
нейкі час уваходзішь Антось.

Антось: Добры дзень, Якім!

Якім: Дзень добры! (Вітаеца з руку).

Антось: Што ты тут піша?

Якім: Ды вось трэба перапісаць протокол апош-
няга пасяджэння ячэйкі, бо ўсё неяк часу ня меў.
Маці, ведаеш, і так уж злуе на мяне, кажа, што
ад гаспадаркі адбіўся. Бацька то яшчэ сяк-так, а
вось маці ніяк ня можа згадзіцца...

Антось: Ого-о!.. Даўно гэта ў цябе? (На-
казвае на портрэты на съянне). Нешта я раней ня
бачыў...

Якім: Ды гэта ад учарашияга.

Антось: А як-жа бацькі, нічога?

Якім: Маці дык ані блізка была, але бацька
кажа—няхай сабе вісяць, то-ж і ў хаце будзе прыга-
жэй. Ну, а я, вядома, выкарыстаў гэта.

Антось: Пробаваў і я. Прынёс портрэт Ле-
ніна і толькі гэта пачаў абіраць на съянне месца,
аж тут маці як узялася, дык я чуць ногі з хаты вы-
нес, а портрэт у печы спаліла.

Якім: Ну, што-ж зробіш, прыходзіцца старым
уступіць, а з часам разгледзяцца, разъбяруцца, то
пераменяць свой погляд... Але чаму гэта няма Ва-
сілю? Ужо трэ' было-б брацца за працу ды хутчэй
канчаць насыщенну газэту. (Бярэ з-за абрэзу скру-

чаную паперу і разварочае на стале. Уваходзіць Васіль).

Васіль (уваходзіць з газэтамі ў руках): Добры
дзень, хлопцы! (Вітаеца з усімі за руку).

Якім і Антось: Дзень добры!

Якім: Чаго так спазніўся?

Васіль: Я вышаў якраз у пару, але на ву-
ліцы напаткаў пошту, дык прызастанавіўся ўзяць
газэты (кладзе газэты на стале), а за адно распы-
таўся аб навінах.

Антось (бярэ адну газэту і разглядае): Ну,
дык што ты выпытаў?

Васіль: Што выпытаў, то няма чаго казаць, бо
аб тым напісана ў газэце (вымае з кішкі ліст). А
вось табе, Якім, ліст, напэўна ад Сымона.

Якім (разрывае ліст і хоча чытаць, але Васіль
лю нерабівае).

Васіль: Хлопцы, глядзяце: пачынаецца дэмобі-
лізацыя 1902 году. Напэўна, і Сымон хутка прыдзе.

Якім: А вось зараз пабачым (чытае ў юлас):
Добры дзень, дарагія тата, мама і брат Якім.
Пасыпшаю вам заведаміць, што я жыў і здароў і
скора дамоў прыеду, бо ўжо 1902 год пачынаюць
дэмобілізацыю. Яшчэ паведамляю вам, што ваш ліст
я атрымаў, за які шчыра дзякую, што вы аба мне
не забываецеся. Дарагі брацец, Якім! Я цяпер ужо
не такі, як быў раней, а дзеля таго прашу цябе, каб
ты да майго прыезду добра наглядаў за бацькам, бо
ён захоча спаткаць свайго сына ня толькі хлебам і
сольлю але й самагонкаю. Ото-ж тваім абавязкам
будзе не дапусціць да гэтага. Пісаць больш ня маю
часу. Перадай маё комсамольскае прывітанье Васілю,
Антоси і ўсім хлопцам і дэяўчатам. А затым
бывай здароў. Твой брат Сымон Міранаў. 10 ве-
расня 1925 году.

Антось (задаволена): Вось цяпер, як прыедзе
Сымон, то ў нас пойдзе праца...

Якім: А пакуль што трэба брацца хутчэй за
газэту, бо ў нядзелью трэба вывесіць абавязкова, а
сягоння ўжо пятніца. (Усе размышаюцца за столом.
Васіль разбірае матрыял, Якім піша, Антось клеіць
ужо напісаное).

Антось: Зноў Андрэй гуляць пачаў. Нічога з
гэтага, хлопцы, ня будзе. Трэба ўзяцца нам за яго
як належыцца. Далей так немагчыма. (У іэты мом-
ант пачаўся зык разбіванага шкла і ў хату, праз
акно ўкінуўся вялікі камень. Усе спуджана глядзяць

перш на акно, а пасъля адзін на друюга. Якім кідаеца вон з хаты, але хутка варочашиа)

Антось (да Якіма): Хто гэта?

Якім: А каб я ведаў!..

Васіль: Як мне здаецца, то гэта ніхто іншы, як толькі Андрэй. Больш тут у нашай вёсцы ніхто гэтага ня зробіць. А калі гэта ён, то па яго нагаворы. Усе хлопцы знаходзяцца пад яго ўпрывам. Нам трэба як найхутчэй зрабіць гэтаму канец.

Антось: Вядомая рэч!.. Набіць яму морду сувінчую і ўсё тут.

Якім: Не, Антось! Тут, брат, гэтым нічога не паможаш. Я думаю лепш у савет заявіць, хай разьбяруць...

Васіль: Пакінь-ты з саветам... У савене яго дзядзька сядзіць... дый хто выбіраў гэты савет? Кулакі! Чыю яны руку ліжуць?

Якім: Гэта так. Але ўсё-ж такі яны павінны справядліва рассудзіць.

Антось: А то можна ў раён звярнуцца...

Васіль: Да раёну далёка, пакуль туды дойдзеш, кулакі ў дзесяць разоў папярэдзяць і там нагавораць такога, што яшчэ табе горш будзе, яшчэ цябе вінаватым зробяць.

Якім: Памойму, Андрэй хлопец ядавіты і заўсёды патрапіць апраўдацца, а дзеля гэтага трэба біць яго-ж аружам—хітрасцю. Перш-на-перш, трэба пазбавіць яго ўпрыву на беспартыйную моладзь. Гэта саме галоўнае. А далей будзем бачыць, што нам рабіць... Прыведзе Сымон, паможа нам у гэтым, а цяпер да працы! (Зноў бяруцца за работу).

Заслона.

Абразок другі.

Дарога, прысады, блізка вёскі. Вечар. Як заслона адчынілася, на дарозе пад дзэравам сядзіць трох хлопцы: Рыгор, Кузьма і Мікіта. Кузьма ціха штось грае на гармоніку. Рыгор і Мікіта лушчаць гарбузы. Час-ад-часу паглядаюць у бок вёскі. Відаць, што яны кагось чакаюць. Праходзіць некалькі хвілін.

Рыгор (пайлодзеўшы ў бок вёскі): Ідзе! (Усе заўважыліся. Кузьма пакінуў ірач. Уваходзіць Андрэй).

Мікіта: Ну, што, прынёс?

Андрэй: Прынёс! (Ластае з-пад кашулі пляшку самаюнкі).

Кузьма: Лоўка!

Андрэй (выкладае з кішэні пернікі, кавалак хлеба і кладзе ўсё ізта на хустачку, якую Мікіта разаслае): Бацька ня съпіць, біблію чытае. Чакаў, чакаў —не кладзецца... Пракраўся ў склеп і съпёр...

Рыгор: Ды што там, давай... (Усе рассыселяюць кола і па чарзе кожны идзе з бутэлькі-булькаючы, зморшчыўшыся).

Андрэй (калі часамі хто доўга идзін, то перапыняй: „Будзе, дай друюму!“ Адчуваючы сябе іспадаром—падзямі пернікі ѹ хлеб). Ведаецце, хлопцы, я хайдеў з комсамоламі пабіцца, але яны здрэфілі, ня вышлі з хаты. Учора яны сабраліся ў Якіма і штось там пісалі, а я, праходзячы, ўзяў камень, ды па акне як грехнуў, дык яны ўсе аж пад стол пазалазілі ад страху. А я крычу: „Выходзіце на бой! Усіх перарэжу!“

Мікіта: Ну, і што-ж?..

Андрэй: Ня вышлі! Здрэфілі! (Усе съмлююцца).

Мікіта (ціха да Рыгара): Каб ён толькі жыў, колькі гэта праўда!..

Рыгор (ізтак сама да Мікіты): Пытайся-ж!.. (Усе п'юць, ядуць).

Андрэй: І чаго яны, комсы праклятыя, нос дзяяруць? Э намі ня гуляюць, самагонку ня п'юць, да дзевак ня ходзяць... Хлопцы! Трэба іх праўчыць?!.. га?.. (Усе ўжо п'якметна п'яныя).

Кузьма: Пр-р-а-авіль-на-а!

Рыгор: Валі-і, Андрэй, мы за табо-ой! Андрэй (усхапіўся, хваціў пустую бутэльку і разьбіў яе аб дзерава): Ня дрэф, хлопцы! за ўсё я атветчык!.. Хадзем на агарод!..

Кузьма: Якую мы там тр-р-асцу рабіць будзем?!

Андрэй: Комсамолам капусту ламаць!

Рыгор і Мікіта: Хадзем! (Усе падымаяши, хістаюши).

Андрэй: І-і-і-іх!.. ягадка-а малі-іна-а-а!..

Рыгор: Кузьма-а.. Нагармонівай мазурку!.. Андрэй: Іем-нір-ем... (Кузьма з усіх сіл расцягвае гармонік і бяз толку перабірае кляпаны, усе кручіяша, п'яюць. Мікіта да ўсіх лезе цалаваши).

Андрэй: Лупі-і!.. Гуляй, наярывай!.. Знаймаю дабрату... Уесь бацькаў склеп аддам! Пі, гуляй! За ўсё я атветчык!.. І-і-і-іх!.. (Пашыл п'яочы, скачучы, іраючы).

Заслона.

Абразок трэці.

Раніца. Двор ля хаты Хвядося Клычкія. Відаць вугал хаты, акно і ганак. Пад акном столік і лаўка. Ля ганку на лаўцы стаіць вядро і кубак. Двор чыста прыбрани. Хвядося, апрануты па съвіточнаму, у вакулярах, сядзіць за столікам і чытае біблію ў голас.

Хвядось: ...се облако светлое осенило их. И се глас из облака глаголющий... (і. о. Можна ўзяць эвангельле. Празней час уваходзіць Андрэй. Увеев ён у іфазі, у падранай кашулі. Убачыўши бацьку, Андрэй хандай напрыкметна прайсьці ў хату, ужо нават за дзверы ўзяўся, але ў іэты момант Хвядося перапыніў яго).

Хвядось (адарваўшыся ад бібліі): Андрэй! (Андрэй прызастанавіўся). Дзе ты прападаў?..

Андрэй (паволі падходзіць да бацькі): З хлопцамі... гуляў...

Хвядось: Добра гуляў! (Аглядае яго). Піў?!

Андрэй: Н... не!..

Хвядось (жорстка): Чаго лжэш? Нясе ад цябе за вярсту!..

Андрэй: Я толькі трошкі... адзін раз глынуў...

Хвядось: Дзе самагонку браў? Зноў украў? Зноў хлапцоў пай? (Андрэй маўчыць, апусціўши ілаву). Э-эх! Андрэй, Андрэй!.. Прапашчы ты чалавек... У каго ты крадзеш? У самога сябе! Памру, усё тваё будзе,—і крама, і гаспадарка, і гроши. Нашто дарам хлапцоў поіш? Якая табе ад гэтага карысьць?.. Глядзі, Андрэй... (Зымлякі). Ня слухаеш мяне, а я цябе абманываць ня буду... я цябе люблю... Помні, што я раблю ўсё к дабру... Я цябе ў людзі хачу вывесці, хачу панам зрабіць... Ці-ж падходзіць табе вадзіць кампанію з гэтаю галотаю, абарванцамі... Пакуль я жыву, ты павінен мяне слухаць...

Андрэй (чучы ня плача): Татачка, не сварэцеся... Далібог ня трывожцеся. Усё буду рабіць павашаму, ува ўсім буду слухаць...

Хвядось: Ну, глядзі-ж... Пасъля сам будзеш радавацца, ды і мне спакайней будзе на тым съвіце. Ты-ж у мяне адзін... Мне хочацца, каб ты щасльвым быў у жыцьці... Вось толькі ты ня хочаш на

гэта зьвярнуць увагі... нічога ня робіш, толькі з хлопцамі цягаешся нямаведама дзе... Баюся я, як памру, пачнеш наследства праціваць, гроши ўсе прагуляеш... Прап'еш апошніе і жабраком застанешся... Э-эх, Андрэй! Вучыща табе трэба. Э вучэньнем не прападзеш!.. Вунь, Піліп Ляўонаў—прабак, за душою ні капейкі, а глядзі куды махну?.. У горад, у самую найвышэйшую школу, мудрасьці вывучацца!

Андрэй: Бо Піліп у комсамолы запісаўся, а ім усё ўсюды адчынена... іхняя сіла...

Хвядось (важна): Ну, што-ж?! А ты—сын першага багача. Я грошай не пашкадую, каб толькі цябе ў людзі вывесыці. Кажы, хочаш вучыща ці не?

Андрэй: Хачу... Але толькі з гэтага нічога ня выйдзе. Грошы тут не памогуць, а яшчэ горш падвядуць. (Паўза).

Андрэй (нясьмелі): Тата!..

Хвядось: Чаго табе?

Андрэй: А калі-б і мне... у комсамол, га?..

Хвядось: Я ўжо думаў аб гэтым... (Стукае нэрвова пальцамі па стале).

Андрэй: Вучыща ахвота ёсьць, але без комсамолу нічога ня выйдзе. Вы, тата, ня бойцеся, кепскага тут нічога ня будзе...

Хвядось: На бога забудзешся!..

Андрэй: Не, татачка, не!

Хвядось: Як не? Комсамолы-ж супроць бога. І ты антыхрыстам станеш? Пракляну тады!.. Сваймі рукамі задушу... як гадзюку...

Андрэй: Не, татачка, вы ня трывождзеся. Для мяне, апрача бога і вас, больш нікога няма... далібог-жа...

Хвядось: Гля-ядзі, Андрэй!.. (Грозіць пальцам)

Андрэй: Не сумлявайцесь, тата. Самі пасудзенцы, ці-ж вам будзе прыемна, як цераз год зьявіца гэты парабчуга Піліп сюды камісарам ды ўсімі камандаваць будзе? А мне, ці-ж будзе прыемна глядзець, як галота будзе над майм бацькам зьдеквацца?.. А вучыща як застануся, тады і комсамол, па-баку! Выўчуся—сам камісарам буду... ну, то разайце, тата!..

Хвядось: Добра!.. Толькі-ж гля-ядзі!.. Ад бога адступішся, то мне на вочы не паказвайся!..

Андрэй: Будзьце спакойны, тата... Ніколі гэтага ня будзе! (Хвядось пашоў у хату. Андрэй, застаўшыся адзін, здаволена ўсміхаешся). Пачатак зроблен! Цяпер яшчэ трэба як-колечы падладзіцца да Якіма! (Бярэ ў кубак з вядра вады і пачынае мыцца).

Кузьма
Рыгор
Мікіта } (уваходзяць): Здароў Андрэй!

Андрэй: Як маемся? (Мыецца).

Рыгор: Ну, як адчуваеш сябе паслья ўчарашняга?

Андрэй: А што мне... ня першы-ж раз, здаецца!..

Кузьма: Але-ж і далі мы капусьце дыхту! Я сягоныя глядзеў, дык ніводнага качана цэлага не засталося... Га-га-га!... (Усе съмлюцца).

Мікіта: Гэтага мала... трэба яшчэ чым колечы ім дапячы...

Рыгор: А ведаеце што, хлопцы?

Мікіта: Ну?

Кузьма: Што?

Рыгор: Каля млыну комсамолец Антось рыбу ловіць...

Мікіта: Ну, а што далей?..

Рыгор: Два нераты паставіў за выспаю...

Кузьма: Ну, дык што?..

Рыгор: Давайце парвём нераты... Хай комсамолы бяз рыбы застануцца!..

Мікіта: Пр-р-авільна!

Андрэй (да іэтаіа часу мыўся, але, пачуўшы апошнія слова, ращуча павярнуўся): Стой! Комсамолаў не чапаць!..

Мікіта

Рыгор

Кузьма } (разам): Што?.. Як-же так?..

Мікіта: Даўно гэта ты ў заступнікі запісаўся?

Андрэй: Не чапаць, кажу, і ўсё тут! Я з імі памірыўся і хутка ўжо сам комсамольцам буду!

Усе: Га-га-га!.. Лоўка, лоўка заліваеш!..

Мікіта: Вось дык Андрэй!.. Га-га-га!.. Язык без касыці...

Андрэй (сур'ёзны): Нічога я не заліваю!..

Кузьма: Чакай, так яны цябе і ўзялі.. Га-га-га!..

Андрэй: А чаму-б і ня ўзяць? Я такі-ж чалавек, як і ўсе, ды можа нават пальзіцельней за ўсіх вас буду!

Усе: Ого-го!..

Андрэй (недаверчывасціль яю вельмі ўкалола): Што? Ня верыце?.. А я ўжо з Якім гаварыў...

Мікіта: (зьдзіўлена) З Які-іма-ам?!

Рыгор: (таксама) Гаварыў?!

Кузьма: (таксама) Ты-ы?!

Андрэй: Я! Гаварыў! Ён мяне ўгаварваў, каб я ў комсамол запісаўся!..

Кузьма: Лжэш?!

Андрэй: Далібог! (Кузьма, Рыгор і Мікіта ляждзяць адзін на другою як-бы нічою не разумеючы). Мне з цэнтра паперу прышлоць!

Усе: Ну-у?..

Андрэй: Вось вам і ну-у!

Рыгор: Што ты ў комсамоле рабіць будзеш?

Андрэй: Знайду што рабіць. Досыць ужо з гармонікам па вуліцы цягацца!

Кузьма: Ляпей з гармонікам. Весялей. А ў тваім комсамоле ні пагуляць, ні выпіць, сядзі ды політграматы дзяяўбі...

Андрэй: Ну-у, брат! Мы ѹ самі з вусамі. Калі захачу, то і ў комсамоле і вып'ю, і пагуляю. Ніхто й знаць ня будзе.

Кузьма: Ды лепш зусім не запісвацца... свадбней...

Андрэй: Ну ѿ не запісвайся, цябе ніхто ў шыю ня гоніць. А я цераз комсамол вучыща ў горад паеду!..

Усе: Га-га-га!.. Чаго захацеў!..

Андрэй: Дурні, вы... съмейцеся, а я ўсё-ткі паеду. Піліпа-ж паслалі вучыща?.. Паслалі?..

Рыгор: Паслалі.

Андрэй: Ну, то ѿ мяне пашлюць! (Усе задумайшыся стаяць, а Андрэй усміхаючыся пашоў у хату).

Рыгор: (у задуме) Та-ак!..

Кузьма: Што так?

Рыгор: Ды вось, комсамол...

Мікіта: Ну?

Рыгор: Гарнізона, брат, крэпкая!

Мікіта: Але! (Паўза).

Рыгор: А ведаеце, хлапцы?.. Каб гэта і нам у комсамол запісацца? га?..

Кузьма: Яшчэ чаго... запішыся ды сядзі з імі за політграматамі, нават і пагуляць нікуды нельга будзе пайсьці...

Рыгор: Пакінь ты! Абрыдла ўжо гэта гульня... (Да Мікіты): А ты, Мікіта, як думаеш?..

Мікіта: І я думаю запісацца, толькі вось, ці прымуць...

Кузьма: Э-эх вы, кумсамолы дурныя! (Плюнуў і вышай).

Рыгор (усыход яму): Сам ты дурны, чаго ты лаешся?! (Да Мікіты): Прыняць, то прымуць, вось толькі трэба з Якім пагаварыць.

Мікіта: А то давай Андрэя папросім, каб ён перад Якім за нас слайдо закінуў...

Рыгор: Што-ж, давай!.. (Уваходзіць Андрэй, выціраючыся ручніком):

Мікіта: Мы парашылі... гэтак сама...

Андрэй (выціраеца): Што гэтак сама?

Мікіта: У комсамол...

Андрэй (зьдзіўлены): Што о!..

Рыгор: Я і Мікіта парашылі запісацца ў комсамол...

Андрэй: Вы-ы, у комсамо-ол?!

Рыгор: Дык вось хочам прасіць цябе, каб ты з Якім пагаварыў наконт нас...

Андрэй: Ага-ал.. Ну, што-ж, можна! Я магу... я пахлапачу, і вас прымуць!

Мікіта і Рыгор (разам): Вось, дзякуем! (Падаюць яму руку).

Андрэй: Ды што там... Я заўсягды за вас...

Мікіта (да Рыгора): Ну, а цяпер хадзем сънедаць!..

Андрэй (застаўшыся адзін, усыміхаеша): Эх, дурні вы дурні! Патрэбны вы ў комсамоле, як сабаку пятая нага! Якую вы там трасцу рабіць будзеце. Толькі і здолыны па завугољлям хадзіць ды дзвекамаццы! (З паароды). Эх, галота, галота! (Рантам). Ці не Якім гэта йдзе па вуліцы?.. (Уладасіца). Але-ж ён! Вось добра... пазаву сюды ды папрашу яго!.. (Кіца): Якім, а Якім! Зайдзі, братка, сюды!

Якім (за сізуно): Чаго?

Андрэй (просачы): Ды зайдзі, я маю да цябе вельмі-ж пільны інтэрэс.

Якім (нехая ўваходзіць): Які ў цябе можа быць да мяне інтэрэс!?

Андрэй: Якім, мне з табою... пагаварыць трэба...

Якім: Ну, я слухаю, гавары!

Андрэй: Справа ў тым, што я... што я хачу... хачу йсьці па шляху комунізму і... ну, і паслужыць вобчэству...

Якім: Ясьней! Я цябе не разумею!

Андрэй: Хачу ў комсамол... разам з вамі будаваць комуністычную будучынну...

Якім: Хм!.. А бацька як?

Андрэй: Што бацька, бацька кажа, калі цябе да беднякоў цягні—ідзі, а мяне ня трывож...

Якім: Та-ак! Значыць у комсамол хочаш?..

Андрэй: Хачу, але!.. Галаву палажу за суветны пролетарыят!.. (Друім тонам): Ты... мне выбачай, Якім, я быў несазнательны, не разумеў... Гэта я разьбіў табе акно... Я капусту паламаў... Але я акно папраўлю... заўтра-ж папраўлю, а за капусту я заплачу... во... маеш... вазьмі... (Дае ірошы).

Якім (бярэ ірошы): Хваціць!

Андрэй: Ну, то як, Якім?..

Якім: Што-ж, піши заяву, а вось сягоння вечарам будзе сход—разъяром!

Андрэй: Анкету гэтак сама трэба?

Якім: Трэба! Зараз дам! (Даспае з кішпі і дас).

Андрэй: Вось, добра! (Бярэ анкету). Цяпер вось што, Якім! Рыгор і Мікіта спраўляліся аб комсамоле...

Якім: А што?

Андрэй: Хочуць запісацца...

Якім: (усыміхнуўся). Што-ж, гэта добра! Калі ўбачыш іх, то скажы, каб зашлі да мяне ўзялі анкеты!

Андрэй: Добра! (Садзіца за столікам і прырхтаваўся пісаць. Якім, усыміхаючыся, пашоў). Аноўрэй нейкі час сядзіць задумаўшыся). Хяця каб не напісаць чаго лішняга! (Пачынае пісаць).

Заслона

Абразок чацьверты

Уся дэкорація прыбрана. Пасярэдзіне сцены стаіць стол, а навокал лаўкі. Як заслона адчынілася, за столом сядзіць Якім. Усе дзеючыя асобы знаходзяцца ў салі сядроў публікі.

Якім (паднімаеша): Таварышы! Агульны сход комсамольцаў ячэйкі лічу адчыненым. Прашу выбраць сакратара. Вібіраць сакратара могуць усе прысутныя. Старшынёй ад ячэйкі выдзяляецца т. Сымон Міронаў, дэмобілізаваны чырвонаармейц. (Андрэй можа ішчаць ужо стары консамолец). Сымон займае месца старшыні і праводзіць сход. Разыбираюць два пытанні: прыём ў комсамол і ояцчыя справы. Перных двух, Рыгора і Мікіту, прымаюць паводле статуту, чытаюць заявы, анкеты ў і. д. Чую чытаюць анкету, той павінен на іэты час узыйсьці на сцену, такім чынам, калі ѿ ўдасца правесыці ў сакратары Андрэя, то як будзець чытаць яю анкету, ён узыйдзе на сцену, бо ён у далейшым павінен там быць. Пры прыёме ў комсамол могуць выказвацца за і проці толькі комсамольцы, іласаваць таксама. Як разыбираюць анкету Андрэя, тэ ніхто з комсамольцаў ня выказаўся ні за, ні проці, а дзеля іэтага старшыня дазваляе выказана беспартыйным).

Старшыня: Дык можа хто з беспартыйных выкажацца?

Кузьма (з публікі ѹдзе на сцену): Хоць я ѿ беспартыйны, а думаю так: ня можна яго прымаць. Бацька ѿ яго кулак, самагоншык, краму сваю мае, людзей абірае... і сына гэтаму-ж самаму вучыць. Апрача таго, Андрэй сам казаў, што ён ідзе ў комсамол толькі дзеля таго, каб вучыцца ў горад пaeхаць...

Андрэй: Няпраўда гэта... Я гэтага не казаў!..

Кузьма: А вунь, сягоння раніцаю, як я ѿ цябе быў з хлопцамі?.. Я, Рыгор і Мікіта... не казаў!..

Рыгор: Прауда, прауда! Казаў!..

Мікіта: Прауда, прауда! Казаў!..

Андрэй (маўчиць, апусьціўшы галаву):

Старшыня: Хто скажа за?..

Голос з салі: Годзі съмяяцца! Ня прымаць, і усё тут!



Андрэй (падышоў да Якіма, шыка): Слухай, дык як-же так... ты-ж абяцаў мяне прыняць?..

Якім: Прымамо ня я, увесе сход. Вось зараз прагадасуем!

Старшыня: Хто за, падымеце руки? (Няма). Хто проці? (Усе комсамольцы падняли руки).

Заслона

Юрка Доўгі.



М. Зарэцкі. „У віры жыцьця”—Апавяданьні.
Менск. Дзяржсаунае Выдавецтва Беларусі. Цана
1 р. 50 к.

Калі ўжо загаманілі ўсе аб нечым дужа цікавым і важным, калі сталі шанаваць працу нашага маладога, бязумоўна талентнага пісьменніка М. Зарэцкага і мераць аршынам крытыкі—дык і мы, вясковыя хлопцы і дзяўчатацы самых глухіх вёсак Смалявіцкага раёну, хочам сказаць сваё слова адносна твораў т. Зарэцкага, а ў асобку, яго кнігі „У віры жыцьця“.

Мы ня ўмеем гаварыць „з ног сшыбалным“ языком, мы ня спэцы-крытыкі, але слова наша, чиста-мужычае, ад уласнай съядомасці,—няхай прымеца пад увагу тымі, хто яшчэ ня зусім поўна ацаніў творчасць т. Зарэцкага і вартасць у беларускай літаратуре яго каштоўнай па зъмесце кнігі „У віры жыцьця“.

Мы т. Зарэцкага зналі ўжо з газет, кожную пошту чакалі з нецярпялівасцю і, ухапіўшы жмут нумароў „С. Б.“, садзіліся паводаль, каб ніхто не мяшаў, і з запоем, з смакам чыталі яго апавяданьні, калі ён ашчасліўліваў нас, даўшы ў друк свой твор.

І вось, раз увечары... зборнік „У віры жыцьця“. Кожны з нас, з усёй чарады паасобку, бралі ў руці гэтыя прыгожы па мастацкай вокладцы зборнік, з вясёлай усымешкай аглядалі з усіх бакоў, мацалі і з радасцю дзіцяці аддавалі яго другому. Узяліся за чытку. За поўнач пераваліла, а ніхто не хадзеў разыходзіцца...

— Братачка, чытай!.. Чорт яго бяры з сном!..
— Валяй, валяй!.. Далей яшчэ смачней!..
— Не перабівай!..

„Політшкола комсомольца“—руководство для комсомольских політшкол 1-ой ступени и самообразования. Рабочее издательство „Прибой“ Ленинград—1925 г., 330 старонак.

Перад кожным комсамольцам паставлена задача—вучыцца. Неабходнасць запасу вед самага рознастайнага зъместу сустракаеца ў практицы на кожным кроку. На дапамогу тут павінен прысьці альбо політгурток, політшкола, альбо самадукацыя праз выучэнне кніжак. Перада мною ляжыць прачытааная кнішка, нядайна выдадзеная, праўда, на расійскай мове „Політшкола комсомольца“, і, трэба сказаць, прачытаўшы яе, я папраўдзе самадукаваўся.

Уся кнішка падзелена на заняткі. Усіх занятак—21. У кніжцы пры дапамозе самых рознастайных матэрыялаў дадзены поўныя весткі аб: Ленінскім комсамоле і яго задачах і ролі, якую выконваць ён павінен, аб гісторыі юнацкага руху ў СССР, пра КІМ і наших замежных братоў; маюцца разъ-

Хвалявалася моладзь, а тут і старая захапіліся, як рукой, сон з усіх зъмяло: усе вакол чытача, вакол зборніку т. Зарэцкага. І ня дзіва. Сучасны, рэволюцыйны поўны і праўдзівы зъмест з цікавым сужэтам, хараство зваротаў і сакавітасць мовы, і прыгожыя вобразы,—усё гэта прымусіла аддаць усю перавагу гэтаму зборніку. І ня дзіва і тое, калі на начлезе пры вогнішчы, на вечарынках, на рэпетыцыях наших спектакляў, калі прыдзецца каго-небудзь чакаць, ці паслья яе, і ёсьць свабодны час, на попратках цяпер, ды дзе-б ні сабраўся гурток моладзі—там заўсёды з надзвычайнім захапленнем чытаеца зборнік „У віры жыцьця“...

Здаецца, у гэту жменьку сваіх твораў аўтар улажыў усю сваю душу, усе лепшыя свае пачуцці і пісаў кроюю сэрца і сокам сваіх нэрваў.

Калі раз папыталі мы ў аднаго хлапца, чаму ён так заўсята заўсёды чытае Зарэцкага, дык ён не задумаўшыся адказаў:

— Тоё, што ён напісаў, здаецца—я կалісь-та сам перажываў альбо буду перажываць.

Вось чаму так у пашане сярод вясковай моладзі творы Зарэцкага, вось чаму яны каштоўны для нас.

Мы, моладзь сялянская, шчыра дзякуем т. М. Зарэцкага за яго для нас каштоўны падарунак і маём надзею, што кожная сялянская хата, дзе ёсьць моладзь, абавязкова набудзе „У віры жыцьця“, а паважаны т. Зарэцкі яшчэ парадуе не адным другім сваім зборнікам.

M. Нікановіч, Я Кудзін, Міхейчык, Раманчык, Анэля Нікановіч і ўесь культпрасьветны гурток вёскі Клянік, Меншчына.

дзелы: рабочы—гаспадар прамысловасці СССР, саветы, профсаюзы, смычка соцялістычнай прамысловасці з сельскай гаспадаркай, НЭП, кооперацыя, тварам да вёскі; дадзена поўная гісторыя Комуністычнай партыі, пачынаючы з самага ўзыненнія рэволюцыйнага руху, рэволюцыі 1905 г., імперыялістычнай вайны, 1917 году, адзінства партыі пры НЭП’е і канчаючы пытаньнем апошніх дзён—адзінствам. Урэшце, маецца разьдзел—Комітэрн, нацыянальнае пытаньне і паўтарэнне ўсяго папярэдняга.

Да кніжкі далучан слоўнік чужаземных слоў, якія часта трапляюцца ў кнізе, што палягчае радавому комсамольцу займацца па гэтай кнізе.

Як відаць, кніжка разьлічна на масавага комсамольца, таму раім праводзіць заняткі ў політгурткох і політшколах па ёй, а таксама пры самадукацыі політычным ведам.

Каштуе кнішка нядорага—1 рубель, і вясковыя комсамольцы заўжды могуць купіць яе. K.

Як чытаць кнігі

„Чытаць кнігі” — гэта зусім ня так проста, як час-та думаюць. Можна прачытаць шмат кніг, а карысъ-ці ад гэтага атрымаць надта мала. А можна прачытаць толькі некалькі кніжок, але здабыць ад гэтага чытаньня шмат каштоўнага для свайго ўмысловага разъвіцьця. Усё гэта залежыць ад таго, як чытаць.

Трэба ўмець як чытаць кнігі, трэба ізвучы-ца добра чытаць кнігі. Што ж гэта значыць — „добра чытаць кнігі”? Гэтыя слова трэба разумець вось як. Папершэе, перад тым, як пачынаць чытаньне, трэба паставіць перад сабой мэту гэтага чытаньня. Калі, прыкладам, хочаш пазнаменіцца з мінулым беларускага народу, дык трэба ўзяць для чытаньня „Гісторыю Беларусі”. Або калі маеш на мэце выву-чыць вусную народную творчасць, то трэба чытаць зборнікі беларускіх народных казак, песень, пагаво-рак і г. д.



Падругое, трэба прывучыць сябе знаходзіць у чы-таемых кнігах самае галоўнае, гэта знача, тое, што адказвае нам на пастаўленыя нашы запытаньні.

Кожная кніга або артыкул высьвятляюць тое ці іншае пытаньне, тлумачаць тое ці іншае зьявішча.

Кожнае мастацкае апавяданье ці верш або апі-сваюць абкружаючае нас жыцьцё, або перадаюць думкі і пачуцьці пісьменніка аб тым ці іншым зъя-вішчы.

Мала прачытаць кнігу або артыкул, або верш і, не падумаўши аб прачытаным, зараз-же забыць аб гэтым. Ад гэтага чытаньня ніякай карысці няма, але ёсьць шкода, бо пры гэткім чытаньні толькі на-дарэмна траціцца час і псуюцца вочы.

Прачытаўши што-небудзь, трэба памеркаваць над тым, якая галоўная думка ў напісаным (ідэя), параз-важаць аб тым, што хацеў сказаць і даказаць аўтар кнігі ці апавяданьня, падумаць аб асобах або фактах, якія напісаны ў кнізе, парыўнаць іх з жыцьцём і вя-домымі вам асабістымі асобамі і фактамі. Наогул, пра-чытаўши кнігу, трэба спакойна і пільна прадумана-ць яшчэ раз тое, аб чым напісана ў кнізе, трэба вы-явіць свае ўласныя думкі і пачуцьці адносна прачы-танага. Трэба, як кажуць, разам з пісьменнікам аб-мазгаваць усю кнігу.

Каб лягчэй было пасъля чытаньня разважаць аб прачытаным, трэба ў часе чытаньня мець пад рукамі паперу і аловак і запісваць тое, што найбольш зацікавіла, зьдзівіла, узрадавала або абурыла, якая думка аўтара падабалася, а з якой вы нязгодны і г. д.

Гэтак чытаючы кнігі, можна ўзяць з іх „высмак-таць” з іх усё вам патрэбнае, усё для вас важней-шае і карыснайшэ. Гэтак прачытаўши адну кнігу, вы набудзеце для розуму значна болей, чымся чыта-ючы многа кніг, але чытаючы абы-як.

Цві-віч.

Перапіска з нашымі супрацоўнікамі

Рыгору Жлобічу. — Ня справіўся ты, браток, з сва-еї задачай. Артыкул „Комсамол-памоцнік і зъмена партыі” вышаў з-пад пяра твойго слабен'кім. Таму і ня пойдзе.

Ф. Залудкаму. — У кожным допісе прыводзь факты з жыцьця вашага пасёлку Рудзенск. Бяз фак-таў з жыцьця допісаў не зъмяшчаем.

А. Салодкаму. — Вершы атрыманы, адзін з іх „Свая мова—абавязкова” — зъмяшчаем. Усе іншыя — слабыя; пішы.

Янку Кіму Заслаўскаму. — Допісы выкарыстаем у чараговых нумарох нашай часопісі.

А. Кулікоўскаму. — Чакаем новых допісаў пра-жыцьцё вашай школы.

Цішку Шпаку. — Верш „Моладзь” — слабы. Кары-стаючыся момантам, адказваем усім нашым поэтам, што мала ў вершах аднае рыфмы і пры тым дзея-слоўнае, трэба, каб была нейкая сугучнасць, му-зычнасць.

Рэдактары: { Іл. Барашка.
 { Д. Ратнер.

Як жыве моладзь у Заходняй Беларусі

Ліст ад Комсамолу Заходняй Беларусі 8-му Зыезду Ленінскага Комуністычнага Саюзу Моладзі БССР.

Цэнтральны Камітэт Комуністычнага Саюзу Моладзі Заходняе Беларусі вітае ў асобе 8-га зыезду ЛКСМБ усю працоўную моладзь Савецкае Беларусі і яе правадыра і кіраўніка — Ленінскі Комсамол.

Рабочая і сялянская моладзь Заходняе Беларусі з вялікаю ўважлівасцю сочыць за тэю працаю, якую вядзе наш братэрскі Комсамол. Яго заваёвы, дасягненыні і рост зьяўляюцца яскравым і найбольш важкім доказам таго, як правільна і ўмела вырашаецца пытаньне аб моладзі ў краі, дзе на чале ўлады стаяць рабочыя і сяляне. Мы на справе бачым, як няўхільна паляпшаецца агульнае становішча рабочае і сялянскае моладзі ў БССР, мы бачым, як Савецкая ўлада і яе кіраўнік — Компартыя клапоцяцца аб маладым падрасточным пакаленні. Комсамол БССР, які аб'яднаў больш 40 тыс. працоўнае моладзі, які вядзе за сабою ўсю масу працоўнае моладзі, праводзіць вялізарную працу ў эканомічнай, політычнай і культурнай галіне. Гэта праца і рэальная яе дасягненыні яшчэ больш узмадняюць імкненіе шырокіх мас працоўнае моладзі Заходняе Беларусі да рэволюцыйнага змаганьня з капиталам і ўстанаўлення ўлады рабочых і сялян.

Наш Комсамол ведае і аб тых цяжкасцях, у якіх вам прыходзіцца працаўца.

У апошнія часы буржуазны і соцыйл-згодніцкі друк захлынаецца ад радасці і да хрыпкоты лемантуете аб „новым крызісе ў СССР“, аб „новым надломе ў шэрагах Компарты“ аб „поўным“ банкрутстве будаўніцтва соцыйлізму.

Мы ня верым гэтым выдумкам наших ворагаў. Мы ведаєм і цвёрда ўпэўнены, што СССР няўхільна ідзе наперад па шляху бяспрэчнага будаўніцтва соцыйлізму. Мы ведаєм, што на шляху гэтага будаўніцтва сустракаецца шмат цяжкасцяў, але мы разам

з гэтым бачым, як гэтыя цяжкасці перамагаюцца ўсім Савецкім Саюзам пад правільным і цвёрдым кіраўніцтвам Комуністычнага партыі. Мы ведаєм і цвёрда ўпэўнены, што ўсякія ружовыя надзеі ворагаў на разлом, развал УКП(б) спакаюць жалезнью сцяну непарушнага адзінства ў ленінскіх шэрагах бальшавіцкага партыі. Мы з радасцю бачым, што чарговая кампанія маны і радасці клясавых ворагаў разбурылася, як картачны домік, бо Компартыя, як і раней, адзіна, як і раней, адзіна воляю, з моцнаю дысцыплінаю, пад кіраўніцтвам свайго бальшавіцкага ЦК стаіць і будзе заўсёды стаяць на чале вялізарнае творчай працы ў СССР. Мы з вялікаю цікавасцю даведваемся, што ЛКСМБ таксама зъяднаны непарушным адзінствам, што да 8-га зыезду ён выступае, як адзіная зъяднаная організацыя. Комсамол і ўся працоўная моладзь Заходняе Беларусі ўпэўнены, што, дэякуючы гэтаму адзінству, Ваш зыезд здолеет вырашыць тыя надзвычайна важныя задачы, якія стаяць перад Вамі ў справе ўдзелу ў будаўніцтве соцыйлізму. Мы цвёрда ўпэўнены, што пасля 8-га зыезду Ваша праца пойдзе яшчэ больш паспяхоўна і плянавіта.

Жадае 8-му зыезду паспяхоўных вынікаў у працы, поўнае зъяднанасці наўкола партыі і стопроцэнтнага адзінства. Наш саюз ўпэўнен у tym, што 8-ы зыезд не абміне тae працы і змаганьня, якія даводзіцца тут у глыбокім падпольі весьці нам. За апошні год Комсамол Заходняе Беларусі вырас у вялізарную комуністычную сілу. Значна павялічыліся нашы шэрагі, узмацніўся ўплыў у горадзе і вёсцы. Нашым саюзам праведзены вялікі і паспяхоўны політычны кампаніі (Міжнародны юнацкі дзень, 1905 год, профпраца і г. д.). У бягучы момант мы праводзім шырокую экономічную кампанію за па-

лешаныне становішча рабочае моладзі, якое пагаршаецца з кожным днём поруч з паглыбленьнем гаспадарчага крызісу ў Польшчы. Комсамол пачаў змаганьне за адзіны фронт рабочае і сялянскае моладзі, маючи ўжо тут вялікія посьпехі.

У звязку з крызісам, які перажывае Польшча, у звязку з растучым голадам і беднасцю ў масах, у працоўнае моладзі яшчэ мадней расце цяга да організаванага рэволюцыйнага змаганьня з буржуазіяю. На чале гэтага змаганьня ідзе наш Комсамол. Ясна, што гэта прымушае буржуазны ўрад ужываць нячуваныя дагэтуль рэпрэсіі ў адносінах да комуністычных рабочых і профэсіянальных організацый. Астрогі запаўняюцца ўсё новымі і новымі ахвярамі. Лад поліцэйшчыны, дэфэнзывы, лад нідзе нябачнага тэрору пануе ў краі. І, не зважаючы на тое, што нас заганяюць усё глыбей і глыбей у падполье, не зважаючы на такія ўмовы змаганьня, не зважаючы на тое, што бот поліцэйскага душыць усякае выяўленыне вольнае думкі, мы ўвесі час расцём, умацоўваем сувязь з масамі і супольна з імі вядзём няспыннае змаганьне з капиталам.

Наш лёзунг — бліжэй да мас — заваюе большасць працоўнае моладзі. Праца і змаганьне наўкола яго будзе бальшавізація наш КСМ, будзе прыбліжаць час рашучых боек і перамог.

Комсамол Заходняе Беларусі ўпэўнен, што за нашай працай і змаганьнем Вы будзеце сачыць з неаслабнію ўважлівасцю і што наша моральная політычная сувязь будзе ўмадоўвадца і пашырадца.

Хай жыве 8-ы зыезд ЛКСМБ!
Хай жыве наша гэрыйская сувязь!

Хай жыве рэволюцыйнае змаганьне з буржуазіяю!
Хай жыве аб'яднаная БССР!

ЦК КСМ Заходняе Беларусі.

Ці Падпісва ўся? —•••

= на =
1926 год
на двухтыднёвую часопісъ
слянскай моладзі

„МАЛАДЫ АРАТЫ“

Умовы падпіскі—з да-
сылкаю да хаты:

на 1 месяц — 15 кап.,
на 3 месяцы—45 кап.,
на 6 месяцаў—90 кап.

Падпіска прымаецца

у Менску Контрагэнтам друку
(Савецкая, 63)

і ў провінцыі—усім аддзяленнямі Бел.
Дзярж. Выдавецтва, агентамі і ўпаўна-
важанымі, а таксама ўсім паштова-тэле-
графнымі аддзяленнямі.

ОРГАН

Цэнтральнага Комітэту Ленін-
скага Комуністычнага Саюзу
Моладзі Беларусі.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—на сваіх старонках праводзіць гутаркі аб політыцы. Высьвятляе ўсе цікавічныя слянскую моладзь пытаньні.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—праводзіць агрономічныя гутаркі, высьвятляе асобныя лепшыя гаспадаркі.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—дае парады слянскай моладзі, укаго вывучыцца, зъмяшчаючы жыцьцё пісні правадыроу БССР і СССР.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—вядзе барацьбу за новую вёску, змагаецца з усімі дрэннымі бакамі жыцьця вёсکі.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—друкуе творчасць слянскай моладзі: апавяданьні, вершы, прыпейкі, жарты. Таксама друкуе комсамольскія п'есы і песьні.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—для слянскае моладзі высьвятляе жыцьцё і працу моладзі гораду.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—друкуе артыкулы па пытаньнях Комсамолу, Комуністычнай Партыі, звязанных з працаю вёсکі.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—таксама высьвятляе жыцьцё вёсکі, друкуючы корэспондэнцыі, лісты вясковай моладзі і г. д.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—высьвятляе жыцьцё слян і рабочых Заходній Беларусі.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—таксама друкуе матэрыялы для забаў: загадкі, гульні і г. д.

„МАЛАДЫ АРАТЫ“—дае параду моладзі, што чытаць, водзывы аб кніжках як бібліотэці „Чырвоная Зымена“, „Маладняк“, так і інш.

